

2 НАДЗЁННАЕ ЖЫЦЦЁ НА МЕСЦЫ НЕ СТАІЦЬ

Адказныя задачы ідэалагічнага актыву Роля ідэалагічнага актыву, структур палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў, СМІ ў вырашэнні сацыяльна значных праблем насельніцтва — гэтыя пытанні былі абмеркаваны ўчора ў Смаргоні на семінары ідэалагічнага актыву Гродзеншчыны з удзелам першага намесніка кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Радзёкова.



Фота БЕЛТА.

У семінары ўдзельнічалі намеснікі старшынёў аблвыканкамаў, якія куруюць пытанні ідэалагічнай работы, начальнікі галоўных упраўленняў ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі аблвыканкамаў, актывісты грамадскіх аб'яднанняў «Белая Русь» і БРСМ, галоўныя рэдактары СМІ вобласці і іншыя.

Семінар распачаўся адкрыццём на пляцоўцы каля будынка ЗАГСа скульптурнай кампазіцыі «Дрэва шчасця», а затым удзельнікі наведалі шэраг арганізацый Смаргоні — замежнае прадпрыемства «Кронаспан», ААТ «Смаргонскія малочныя продукты», краязнаўчы музей, сярэдняю школу № 7. У ЗАГСе быў наладжаны марафон сацыяльна значных ініцыятыў. Сярод іх — праекты «Лепшая творчая сям'я», «Жывая гісторыя», «Маладзёжныя беларуска-расійскі студэнцкія атрад на аб'ектах інфраструктуры АЭС у Астраўцы», «Сто ідэй для Беларусі», дабрачынная акцыя «Анёл у тваім сэрцы».

Аляксандр Радзёўкі адзначыў, што ідэалагічная работа павінна ажыццяўляцца свеечасова і сістэмна, а ідэалагічная работнікі — заўсёды знаходзіцца на хвалі падзей, таму што жыццё не стаіць на месцы, яно пастаянна ўносіць свае карэктывы ў любыя планы.

— Мы жывём у суперэраўнай дзяржаве і, зразумела, павінны ведаць, якое грамадства і якую эканоміку мы фарміруем, усведамляць характар сваёй нацыянальнай ідэі. Напрыклад, сёння мы пабывалі на дрэвапрацоўчым прадпрыемстве. Там — усё наша, айчыныны сывявіна і матэрыялы, там працуюць добра падрыхтаваныя сучасныя спецыялісты. На такія вынікі і павінна быць накіравана ідэалагічная работа, — сказаў ён.

На пленарным пасяджэнні было прыведзена шмат прыкладаў эфектыўнай ідэалагічнай работы. У прыватнасці, намеснік старшыні Гродзенскага аблвыканкама Гар Жук назваў выпадак, калі ізолагі, убацькушы падчас маніторынгу напружанне ў адным з працоўных калектываў, парэкамендавалі губернатару сустрэцца з людзьмі. Што і было зроблена. У выніку прадпрыемства сёння нармальна працуе, яно было знята з продажу на аукцыёне.

Акрамя таго, свеечасовае ўмяшанне ідэалагічных работнікаў папярэдзіла спробу рэйдскарага захопу аднаго з маславытворцаў вобласці.

Аляксандр Радзёўкі звярнуў увагу на актуальныя пытанні сённяшняй ідэалагічнай работы. Поруц са свеечасовасцю, комплекснасцю і сістэмнасцю важна ўлічваць пачуццё меры, якое павінна адпавядаць існуючым рэаліям і задачам. Пільнай увагі патрабуюць таксама пытанні прафесійнай арыентацыі моладзі, укаранення перадавых тэхналогій, што робіць прэстыжнай працу для маладых спецыялістаў.

Сустрэча ідэалагічных работнікаў у Смаргоні завяршылася дабрачыннай акцыяй «Грамадскія арганізацыі — дзецім». Каштоўныя падарункі і сувеніры атрымалі лепшыя вучні, настаўнікі, а таксама шматдзетныя сям'і, людзі з абмежаванымі магчымасцямі.

Цікава было пачуць уражанні ўдзельнікаў семінару ў Смаргоні. Алена ПАТАПАВА, намеснік кіраўніка па ідэалагічнай рабоце ТАА «ЗОВ», старшыня прафкама:

— Менавіта па ініцыятыве кіраўніка гродзенскай фірмы «ЗОВ» Уладзіміра Зухавіцкага быў створаны прафсаюзна камітэт, а затым я стала намеснікам кіраўніка прадпрыемства па ідэалагічнай рабоце. Сёння мы сумесна вырашаем важныя для членаў працоўнага калектыву пытальнікі і бытавыя праблемы. І гэтыя клопаты ёсць, на мой погляд, галоўныя складнікі ідэалагічнай работы.

Іван ТУСТАЎ, старшыня Гродзенскай абласной ветэранскай арганізацыі:

— Разам з выканаўчай уладай мы шмат працуем над вырашэннем надзённых сацыяльных пытанняў пажылых людзей, актыўна ўзаемадзейнічаем і з моладдзю. Сёння яшчэ раз ўспомніў у тым, што мы рухаемся ў правільным кірунку. Генадзь БЫЧКО, намеснік старшыні Смаргонскага райвыканкама, старшыня раённай арганізацыі рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Белая Русь»:

— Наша арганізацыя з кожным годам становіцца ўсё больш аўтарытэтнай. На яе рахунок шмат добрых і важных спраў. Сённяшняй нарада, мяркую, будзе спрыяць больш зладжанай працы. Ідэалогія для мяне — гэта штодзённае жыццё, самыя будзённые клопаты, вынікам якіх становіцца пазітыўны настрой людзей.

Барыс ПРАКОПЧЫК,

г. Смаргонь

УБАЧЫЦЬ, ПАЧУЦЬ І ЗАПОМНІЦЬ...

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.) — З чаго пачынаецца павага да саперніка? — стаячы на барцоўскай дыване, пытаецца ў дзяцця Карэлін.

— З поціску рукі, — не вельмі ўпэўнена, але адразу адказвае нехта з дзяцця. — А яшчэ? Добра, я дам вам падказку. Што правярае судзя, калі вы выходзіце на дыяна?

— Пазногці! — хорам адгукнуліся маленькія барцы.

— Калі рыхтуецца да трэніроўкі, сапартніцтваў, паважаве саперніка, у вас павінны быць падстрыжаны пазногці. Абавязкова. Трэба выгладзіць падцягнута, артыстычна... Вісарыён Бялінскі, здаецца, сказаў, што барацьба — гэта ўмовы жыцця. А Міхаіл Юр'евіч Лермантаў нека адзначыў, што там, дзе няма змагання, жыццё сумнае. Таму вы, папзуна, каб не сумаваць, і займаецеся барацьбой, — адзначыў Аляксандр Аляксандравіч і дадаў: — Вы — частка вялікай сусветнай барцоўскай сям'і. І ў нас ёсць выдатны пастулат: «На дыване сапернік, а ў жыцці — сяброў».

Амаль усё спатканне з трохразовым алімпійскім чэмпіёнам (акрамя невялікіх практыкаванняў) было ў форме «пытанне—адказ». На Карэліна сыпаліся пытанні, на якія ён ужо адказваў калісьці. Але Аляксандр Аляксандравіч не адбіваўся ад іх і ў чарговы раз адказваў...

— Як я трапіў у барацьбу? Да нас у школу прыйшоў трэнер Віктар Міхайлавіч Кузнячоў. Так у 1981 годзе, ва

ўзросце 14 гадоў, я і трапіў у залу. Тады і даведаўся ад Віктара Міхайлавіча, што барацьба — гэта вельмі цікавая частка жыцця.

— Маё імя Грыша, — падмаючыся з месца, звяртаецца да Карэліна маленькі хлопчык. — А калы часу вы займаецеся барацьбой?

— Грышка, я ўжо адношуся да катэгорыі «мэбля». Мяне воззяць і паказваюць пажартаваў Аляксандр Аляксандравіч. — Праўда, я яшчэ люблю хадыцца на трэніроўкі. Займаўся барацьбой я 19 гадоў — да 2000 года. І скончыў тады, калі заняў другое месца на Алімпіядзе ў Сіднэі.

— Вам было крывідна, калі праігралі на Алімпіядзе? — Мне і цяпер крывідна. Чаму Расія пасля паяднуцы не падала пратэст? Таму што я ніколі з дапамогай адваката не становіўся чэмпіёнам. Я стаўлюся да гэтага больш катэгарычна, чым спрабую распавесці. Мы рыхтуем барцоў, а не суцяжнікаў. Ведаеце, у чым наша сіла? У катэгарычнасці.

— А якія косткі вы ламалі? — У мяне ламаліся пасце-выя косткі на абедзвюх руках. Жылы реву, рэбры ламаў, з-за пералому нагі паўгода на мыліцах хадыў...

— Вы ўдзельнічалі ў баях без правілаў?

— Аднойчы. І гэта — плямя ў майё біяграфіі. У 1999 годзе я сустрэўся ў Японіі з неверагодна папулярным там чалавекам Акірам Маэда. Мяне ўсё папярэджвалі, каб я прыбыў сабе, бо наперадзе былі чэмпіянат Расіі, Алімпіяда... Мы

УРАД НАЗВАЎ ГАЛОЎНЫЯ АРЫЕНЦЫРЫ НА БУДУЧЫ ГОД

Прызнанне праблем

Прэм'ер-міністр паведаміў парламентам, што ўрад бачыць праблемы ў эканоміцы краіны. Сярод іх — канкурэнтаздольнасць вытворчасці як на знешніх так і на ўнутраным рынках. Экспарт інвестыцыйных тавараў у краіне скараціўся сёлета на 13%, а спажывецкі імпорт вырас амаль на траціну.

— Якасныя тавараў і паслуг, каб задаволіць попыт нашых людзей, вырабляецца недастаткова, — канстатаваў Міхаіл Мясніковіч. — Тут сур'ёзна недапрацоўваюць у ўрадзе і нашы прадпрыемствы. Таму наша задача — глядзець не толькі за цяжкай прамысловасцю, але і за вытворчасцю спажывецкіх тавараў, якіх у нас і недастаткова, і яны невысокай якасці. Таму патрэбна больш новых вытворчасцяў, якія вырабляюць тавары народнага спажывання.

Прэм'ер-міністр падкрэсліў, што ўрад разлічвае тут на актывізацыю малаго і сярэдняга бізнесу.

Другой балючай кропкай эканомікі з'яўляецца недастатковае эфектыўнасць мадэрнізацыі. Тэмпы росту вытворчасці працы па годзе чакаюцца ў памеры 102,7% — паказчык вельмі дрэнны, прынаўж кіраўнік урада, аддаць ад інвестыцый слабая. Толькі палова беларускіх прадпрыемстваў з ліку тых, якія адсочвае Міністэрства эканомікі, паспяхова мадэрнізуюцца і гатовы адказваць на выклікі часу.

— Галоўнае тут не асваенне грошай, а эфектыўныя праекты, — падкрэсліў Міхаіл Мясніковіч. — Трэба прызнаць, што ў многіх нашых кіраўнікоў не хапае досведу працы ва ўмовах жорсткай канкурэнцыі. У нас добрыя інжынеры, тэхнолагі, а вось многія арганізатары маркетывавай дзейнасці нікуды не вартыя.

Думаю, што ўжо ў наступным годзе мы запустым новую праграму падрыхтоўкі кадраў пад умовай назвай «Менеджмент 2020» і будзем штогод павышаць патрабаванні да якасці карпаратыўнага кіравання і на дзяржпрадпрыемствах, і ў адпаведных галінах.

Асноўныя крыніцы росту

Планы 2014 года ўрад фарміраваў як адказны на зладззённых пытанні эканамічнага развіцця і мадэрнізацыі краіны, сказаў прэм'ер-міністр. Сярод асноўных крыніц эканамічнага росту ён назваў мадэрнізацыю і структурнае рэфармаванне эканомікі, уключаючы пытанні

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

САЛЮТ НАД СОЖАМ І ПРОНЯЙ

70 гадоў таму, 25 лістапада 1943 года быў вызвалены ад немцаў маленькі горад Прапойск, які атрымаў назву Слаўгарад.

Як паведамляе намеснік старшыні Слаўгарадскага райвыканкама Святлана Зерская, святочныя мерапрыемствы адбудуца ў гэтую суботу. Планаўецца, што ўдзел у іх прымуць губернатар Магілёўскай вобласці Пётр Руднік, госці з суседніх краін, сярод якіх — сваакі загінулых на тэрыторыі раёна вызваленцаў. У гарадскім парку на месцы брацкай магілы будучы ўрачыства перапахаваны астанкі аднаго з воінаў, які загінуў у 1941-м каля вёскі Аляксандраўка.

Нэлзі ЗІГУЛЯ.



Аляксандр Каралін адразу зняўшы са школьнікаў агульную мову

выйшлі на рынг, павіталіся, бой распачаўся. І я бачу, як калі майго твару пралятае нага, а на падэшве напісана лічба 47. Першая думка, якая прыйшла ў галаву: «Навошта ты сюды пайшоў? Стунке ён чаме на галаве сваім 47-м павітам, і што пасля будзеся рабіць? Па чатыры разы на дзень з сустрэчным вітацца?» Я так спужаўся, што схваціў саперніка за галаву, а ён і «задыхнуўся».

Пасля Аляксандр Каралін яшчэ доўга фатаграфаваліся і раздавалі аўтаграфы, а потым паведаміў прэсе, што...

— Для не самага вялікага беларускага горада тут цудоўныя ўмовы: лядовая пляцоўка гарманічна суседнічае з залай для барацьбы. Тое, што ўсё гэта зроблена пры прыватнай падтрымцы, годна для тыражавання не толькі ў Беларусі.

— Аляксандр Аляксандравіч, у барацьбе ўвесь час мяняюцца правілы.

— Я не судзіўшо сабе з ініцыятарамі падобнага. Да правілаў трэба ставіцца кансерватыўна. За апошнія 20 гадоў мы гэтым спудзілі добрую частку нашай публікі. Менавіта таму нам у лютым далі чорную метку з намекам на выключэнне з

г. Бяроза

гарманічнага развіцця прыватнага і дзяржаўнага сектара і стварэнне новых сучасных вытворчасцяў; рост эфектыўнасці знешняй эканамічнай дзейнасці, рэалізацыя экспартарыентаванай стратэгіі ва ўмовах Адзінай эканамічнай прасторы і Сусветнай гандлёвай арганізацыі.

— Мы плануем выйсці на 111% росту экспарту — гэта дастаткова напружаная задача, і фактычна ўвесь прырост аб'ёмаў вытворчасці павінен пайсці толькі на экспарт. Ні-якага ўнутранага рынку, — падкрэсліў прэм'ер-міністр.

Яшчэ адзін кірунак — удасканаленне фінансавай сістэмы, уключаючы праграмна-мэтавы метад рэалізацыі сучаснай прамысловай і сельскагаспадарчай палітыкі. Урад разгледзеў заўвагу Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па заканадаўстве аб вялікай колькасці дзяржаўных праграм, пагадзіўся з неабходнасцю аптымізацыі іх колькасці. Разам з тым, кіраўнік урада заўважыў, што ў вялікай колькасці дзяржаўных праграм няма сістэмнай памылкі, бо ў краіне існуе праграмна-мэтавы метад развіцця эканомікі.

Кажучы пра новае ў фінансавых дакументах, якія тычацца будучага года, Міхаіл Мясніковіч паведаміў, што ад валавых паказчыкаў трэба паступова пераходзіць да сістэмы індэкатораўна планавання. Галоўны прырытэт — прыбытак, рэнтабельнасць, грошы на разліковым рахунку, экспарт і становае саляда. «І гэта мы будзем патрабаваць на ўсіх узроўнях кіравання», — запэўніў прэм'ер-міністр.

Транспартная пошліна — на дарогі

Міхаіл Мясніковіч падзякаваў дэпутатам за падтрымку ў намерах урада ўвесці дзяржаўную пошліну за допуск аўтамабіляў да дарожнага руху. Гэта можа стаць адным з варыянтаў дадатковай крыніцы бюджэтных паступленняў. Пры гэтым прэм'ер-міністр падкрэсліў, што атрымання такім чынам сродкі пайдучь на рамонт і будаўніцтва дарог.

Стаўкі дзяржпошліны, паводле яго даных, будучы залежаць ад аўтамабіля: для «Жыгулёў» — Вг390 тыс., у год, «Фольксвагена» — Вг650 тыс., «Мерседэса» — Вг1 млн. «Так, мера, магчыма, і непапулярная, але мы (урад) прасілі б не падтрымваць гэтую прапанову», — сказаў Міхаіл Мясніковіч, звяртаючыся да парламентарыяў.

Дзяржаўная пошліна за допуск аўтамабіляў да дарожнага руху — адно з новаўвядзенняў 2014 года. Дэпутаты абмяркоўвалі яго на па-

шыраным сумесным пасяджэнні пастаянных камісій Палаты прадстаўнікоў па эканамічнай палітыцы і па бюджэце і фінансах. Тады ішла размова, што стаўкі дзяржпошліны будучы ўстаноўлены ў памеры ад 1 да 25 базавых велічынь у залежнасці ад масы і віду транспартнага сродку, а таксама таго, хто ім валодае, — фізічная або юрыдычная асоба. Спаганяцца пошліна будзе ў час праходжання тэхнагляду транспартнага сродку.

Сумесныя кампаніі як неабходнасць

Шмат увагі ў сваім выступленні прэм'ер-міністр надаў інтэграцыйным працэсам, з якімі звязана развіццё эканомікі Беларусі.

«АЭП і Еўразійскі эканамічны саюз адбудуцца ў якасці геапалітычнай рэальнасці толькі пры магчымым канкурэнтаздольным прамысловым ядры, якое прадстаўлена пятым і шостым тэхналагічным ўкладамі, — заявіў ён. — На гэта трэба нацэляваць усю эканамічную інтэграцыю, каб вырошчваць глабальныя кампаніі, якія будучы ўстойліва працаваць на сусветных рынках. Трэба ствараць сумесныя, транснацыянальныя карпарацыі, якія будучы абাপірацца на рынак АЭП і не толькі. Будучы перамагаць у глабальнай канкурэнцыі».

У сваю чаргу, парламентары ўзніклі перад урадам праблемы самастойнасці рэгіёнаў, больш справядлівага вылічэння сярэдняга заробку, сумеснай работы над праектам закона аб інвестыцыях і шэраг іншых.

Старшыня Палаты прадстаўнікоў Уладзімір АНДРЭЙЧАНКА адзначыў, што дэпутаты і сенатары ўключыліся ў работу над праектамі бюджэту, асноўных кірункаў сацыяльна-эканамічнага развіцця на наступны год яшчэ на той стадыі, калі дакументы былі ў Савета Міністраў.

— Гэта даго магчымасць нам абмеркаваць многія актуальныя пытанні, якія закранаюць эканамічныя і сацыяльныя працэсы, што адбываюцца ў краіне, — сказаў Уладзімір Андрэйчанка. — Шэраг прапановаў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў ужо знайшоў адлюстраванне ў адпаведных дакументах. Лічу, што сённяшняя наша сустрэча — гэта добрая магчымасць задаць пытанні членам урада, абмяняцца меркаваннямі па найбольш хвалюючых праблемах, знайсці агульныя падыходы па тых спрычных пытаннях і момантах, па якіх яны пакуль не знойдзены.

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

МАДЭРНІЗАЦЫЯ — НА КАНТРОЛІ

Міжведамная рабочая група на чале са старшынёй КДК Аляксандра Якабсона пабывала на Магілёўшчыне, дзе ацаніла ход мадэрнізацыі і дакладнае выканання даручэнняў Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі на двух прадпрыемствах дрэвапрацоўчай галіны — адкрытых акцыянерных таварыствах «Магілёўдрэў» і «ФандОК». Гэтая група, у якую ўвайшлі прадстаўнікі Генпракуратуры, МУС, МНС, Мінбудахітэктары, Мінпрацы, Міністэрства аховы здароўя, была створана па даручэнні кіраўніка дзяржавы пасля яго наведвання таварыства «Барысаўдрэў» 8 лістапада.

Першае выязное пасяджэнне рабочай групы прайшло на ААТ «Магілёўдрэў». Каб прааналізаваць сітуацыю і зрабіць высновы, спецыялісты прайшлі па цэхах, абследавалі тэрыторыю прадпрыемства і яго ваколіц. Падчас пасяджэння рабочай групы былі заслушаны справаздачы прадстаўнікоў мясцовай улады і дадзена ацэнка працы кіраўніцтва прадпрыемства, а таксама работнікаў ведамстваў і арганізацый, якія прымаюць удзел у рэалізацыі праекта.

На 1 лістапада гэтага года «Магілёўдрэву» на фінансаванне мерапрыемстваў інвестпраекта было накіравана амаль 87% прадугледжанага бізнес-планам фінансаў — 18,6 млн еўра. Але з 5 мерапрыемстваў, якія ўключае ў сябе інвестпраект, пакуль рэалізаваны 4. Пры гэтым не забяспечаны выхад на праектныя магчымасці ніводнага аб'екта.

7 лістапада быў сарваны тэрмін уваду ў эксплуатацыю мэблевага цэха. Як адзначыў начальнік упраўлення КДК Магілёўскай вобласці Юрый Фралов, асноўная прычына — недастатковае фінансаванне гэтага аб'екта. «Кіраўніцтвам прадпрыемства, канцэрнам «Беллесопалерпрам» і іншымі ўстановамі, якія займаюцца праектаваннем і фінансаваннем, не былі прыняты ўсе меры, каб аб'ект фінансаваліся рытмічна, — растлумачыў ён. — Яшчэ адна з вострых праблем — гэта няпоўная загрузка асноўных вытворчых магутнасцяў, усіх тэхналагічных ліній — лесасілавання, вытворчасці мэблевага шчыта і вытворчасці ў цэху №1. Па ацэнцы камітэта, толькі за кастрычнік прадпрыемства недаатрымала 380 тысяч еўра».

За зрыў тэрміну выканання даручэнняў Прэзідэнта Беларусі на ААТ «Магілёўдрэў» шэраг кіруючых работнікаў ужо прыцягнуты да дысцыплінарнай адказнасці. Але ж запэўніў дырэктар таварыства Алег Трацяцкоў, а таксама кіраўнікі будаўнічай арганізацыі, якая працуе на аб'екце, усё будаўніцтва, а таксама пусканаладчыныя работы будучы завершаны да канца гэтага года.

Падчас праверкі прадпрыемства рабо-

23 лістапада 2013 г. **ЗВЯЗДА**

3 новага года падаражэюць паслугі ЖКГ

З 1 студзеня 2014 года планаўецца павысіць плату за жыллёва-камунальныя паслугі ў разліку на тыпавую кватэру ў памеры, эквівалентным 5 долларам, з наступнай шоткварталнай індэксацыяй, прапарцыянальнаму росту намінальнай заработнай платы. Пра гэта паведаміў міністр эканомікі Мікалай Снапкоў на сустрэчы з парламентарыямі.

Наогул, планаўецца, што ў снежні 2014 года пляцяцца за жыллёва-камунальныя паслугі сямі з 3 чалавек, якая пражывае ў 2-пакавай кватэры, пры нарматывным спажыванні паслуг павялічацца ў параўнанні са снежнем 2013 года на 117 тысяч рублёў і складуць амаль 444 тысяч рублёў.

ПЕНСІЯ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Патэлефанавала ўсхваляваная Марына Іванаўна з Мінска:

— Чаму нельга перанесці атрымленне пенсіі з 12-га на 8-е чысло? Муж перанёс 2 інфаркты, патрэбны грошы. Банк не выдае раней. Чаму так? Ва ўпраўленні па працы, занятасці і сацабароне Маскоўскага раёна сказалі: «Звяртайцеся куды хочаце! Нельга!»

— Банк не можа выплаціць пенсію раней, чым яму будучы пералічаны грошавыя сродкі на гэтыя мэты. Сродкі на выплату пенсіі пералічаюцца банкам згодна з зацверджаным графікам.

Званок ад Ніны Аркадзеўны Вайцяховіч, таксама з Мінска:

— Я кіроўца тралейбуса, а пільготнай пенсіі з 2008 года. Памер пенсіі малы — 2.100.000 рублёў. Я працую, але ў студзені буду звальняцца. Ці будзе пераразлік пенсіі?

— Які ў вас індывідуальны каэфіцыент заробку?

— Я дакладна не памятаю...

— Больш за 1,3?

— Па-мойму, менш.

Калі індывідуальны каэфіцыент заробку звыш 1,3, пенсія ў выпадку звальнення трохі павялічыцца. Калі ў вас індывідуальны каэфіцыент заробку меншы за 1,3, то памер вашай пенсіі не павялічыцца, таму што вам пенсія ў перыяд работы не абмяжоўвалася. Але ў любым выпадку вы абавязаны паведаміць органам

Мяркуюцца, што на канец 2014 года ўдзельная вага плячэўкі насельніцтва за жыллёва-камунальныя паслугі ў сукупным даходзе сям'і, якая пражывае ў тыпавай 2-пакавай кватэры, пры двух працуючых, якія атрымліваюць зарплату, складае 3,2%, калі абое з'яўляюцца бюджэтнікамі — то 4,4%, калі абодва з'яўляюцца пенсіянерамі — складае 6,6%.

Палітыка тарыфаў на энергарасурсы ў 2014 годзе будзе накіравана, перш за ўсё, на павышэнне канкурэнтаздольнасці айчынных вытворцаў шляхам зніжэння для іх цэн на прыродны газ і электраэнергію.

Р.С. Град выступіла з ініцыятывай чарговага павышэння тарыфаў на газ і электраэнергію з 1 снежня.

Святлана БУСЬКО.

па працы, занятасці і сацабароне аб сваім звальненні. Гэта неабходна для таго, каб у нас была апераўтыўная і дакладная інфармацыя аб працуючых пенсіянерах. Напрыклад, калі вы памятаеце, у 2011 годзе пенсіянерам выплачвалася матэрыяльная дапамога, але толькі тым, хто не працуе.

Мікалай з Гомеля пацікавіўся:

— Да лістапада працоўная пенсія налічвалася, зыходзячы з сярэднядзёнага зарплатнага 4482 тыс. рублёў. Сярэдні заробак за 3 квартал 2013 года склаў 5460 тыс. рублёў, што на 21,7% павысіла ранейшую суму. Чаму пенсіі з лістапада налічваюць, зыходзячы не з сярэдняга зарплатнага за 3 квартал, а з сумы 4724 тыс. рублёў?

— Рашэнне аб аб'ёме пераразліку было прыня